

Пушкін - Беларуская культура - Сучаснасць

Матэрыялы

Міжнароднай навуковай канферэнцыі

(Мінск, 26–27 мая 1999 г.)

Мінск «Беларускі кнігазбор» 1999



Пушкін – беларуская культура – сучаснасць: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 26–27 мая 1999 г.). — Mn.: “Беларускі кнігазбор”, 1999. — 346 с. — (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 12)

ISBN 985-6318-53-X.

У зборнік уключаны як навуковыя, так і навукова-папулярныя, публіцыстычныя матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Пушкін – беларуская культура – сучаснасць”, прысвечаная 200-годдзю з дня нараджэння вялікага рускага паэта. Кніга з’яўляецца своеасаблісным, даследчыцкім падсумаваннем Года Пушкіна ў Беларусі, асэнсаваннем уплыву рускага класіка на развіццё беларускай культуры.

Даклады і паведамленні друкуюцца на беларускай і рускай мовах — так, як былі прадстаўлены тэксты.

Выданне прызначана для навукоўцаў, студэнтаў, усіхamatараў рускай і беларускай культуры.

УДК [008.2(=826):882.09+929 Пушкин] (043.2)

ББК 71(4 Бси)+83.3(2Рос=Рус) Я43

У зборніку выкарыстаны ілюстрацыі народнага мастака Беларусі Арлена Кашкурэвіча. Са згоды аўтара яны ўзяты з выдання: Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах = Пушкін А. С. Яўгеній Анегін: Раман у вершах / Пер. Аркадзя Куляшова. Mn.: Беларускі фонд культуры, 1999, якое ажыццёўлена да 200-годдзя з дня нараджэння паэта па даручэнню Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі. Прыгадаем, што сёлета спаўняеца таксама 60 год з часу першай публікацыі “Яўгенія Анегіна” ў перакладзе Аркадзя Куляшова, 85 год з дня нараджэння самога перакладчыка, народнага паэта Беларусі і 70 год з дня нараджэння мастака Арлена Кашкурэвіча, якому рэдкалегія адрасуе свае віншаванні.

**МАСТАЦКА-ВОБРАЗНАЕ ВЯЎЛЕННЕ ПРЫРОДЫ
Ў ПАЭМАХ “ЯЎГЕНІЙ АНЕГІН” АЛЯКСАНДРА ПУШКІНА
І “НОВАЯ ЗЯМЛЯ” ЯКУБА КОЛАСА**

У творчасці кожнага вялікага майстра слова ёсць самы значны, самы любімы твор, у якім з выключнай мастацкай сілай увасоблены маральныя і эстэтычныя ідэалы аўтара як асобы.

У творчасці А. Пушкіна такім творам з'яўляецца раман у вершах “Яўгеній Анегін”, у творчасці Якуба Коласа — паэма “Новая зямля”.

“Яўгеній Анегін” — гэта геніяльны твор паэта, па словах В. Бялінскага, “энцыклапедыя рускага жыцця” таго часу.

“Новая зямля” Якуба Коласа — гэта класічны твор беларускай літаратуры, на думку А. Лойкі, “эпахальная энцыклапедычная паэма, твор нацыянальнага жыцця”.

Супастаўленне карцін прыроды ў рамане “Яўгеній Анегін” і паэме “Новая зямля” пацвярджае думку даследчыкаў адносна таго, што інтэрпрэтацыя ўзаемаадносін чалавека і прыроды “заўсёды ёсць знак свайго часу, код да яго расшыфроўкі”¹. Яшчэ ў пачатку XIX ст. С. Раіч, настаўнік Ф. Цютчава, пісаў: “Прырода для ўсіх адна, але не для ўсіх і не ва ўсе часы аднолькавая”².

Карціны прыроды ў А. Пушкіна і Я. Коласа сапраўды — адлюстрыванне эпохі, мера часу і велічы чалавека, выражэнне светаўспрыняцця і светаадчування аўтараў.

Раман Пушкіна “Яўгеній Анегін” ствараўся ў першай палавіне XIX ст. Сэнс ідэйнага развіцця паэта ў гэты перыяд зводзіўся да пераадолення рамантызму, да разумення аб’ектыўных законаў гісторычнага развіцця грамадства, да высвялення сапраўднай ролі народа ў гісторычным працэсе.

Важнейшай для Пушкіна аказалася проблема ўзаемаадносін асобы і народа. На думку паэта, актыўнай сілай гісторыі, якая вызначае ход яе падзеі, з'яўляецца не асобы чалавек, а народ. Асoba аказваецца здольнай здзейніць вялікае і значнае толькі тады, калі звязана з народам і выражaje яго волю. У сувязі з разуменнем ролі народа ў гісторыі грамадства і дзяржавы Пушкін па-новаму паставіў пытанне аб народнасці літаратуры.

Вялікім мастацкім адкрыццём Пушкіна, якое вызначыла глыбіню яго рамана “Яўгеній Анегін”, і было гэта новае, глыбока філасофскае, прапуш-

чанае праз прызму народнасці ўспрыняцце жыцця. Пра што б ні пісаў Пушкін у гэты перыяд, за ўсім стаяла вялікае і мудрае жыццё народа, якое вызначала лёс герояў, іх духоўнасць.

Прынцыпова новы харектар набылі ў творах паэта апісанні прыроды. Пушкін выйшаў за межы традыцыйнага, бо адчуў неабходнасць палемічнага сцверджання рэалістычнага спосабу раскрыцця роднай прыроды як неад'емнай часткі народнага жыцця. Адкрыўшы 5-ю главу рамана апісаннем зімы ("Зіма!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...") ён як бы спыняе сябе і тлумачыць:

Но, можст бытъ, такого рода

Картины вас не привлекутъ:

Всё это низкая природа;

Изящного не много тутъ.

.....

Другой поэт роскошным слогом

Живописал нам первый снег

И все оттенки зимних исг...

"Другой поэт" — гэта П. Вяземскі. На яго верш "Першы снег" і спасылаецца Пушкін. На яго думку, такая паэзія далёкая ад "нагой простоты", якая не бачыць прыгажосці жывога жыцця.

Зусім інакш апісана прырода ў Пушкіна. Зіма ці восень, лета ці вясна — гэта не проста розныя поры года, розныя фарбы, асаблівія прыкметы. Гэта перш за ўсё пэўныя ўстойлівія абставіны і формы народнага жыцця, якія складваліся на працягу вякоў. Кожная пара года вызначаецца сваім вобразам жыцця і працы, ёй уласцівы свой быт, звычаі, гульні і г. д. Прыврода зліваецца з жыццём народа:

Зіма!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляєт путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плестется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Лстит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.

Такая зіма ўспрымаецца як руская. Рускімі аказваюцца звычаі, з'явы прыроды і жыцця. Тым самым праз прыроду ў раман "Яўгеній Анегін" уваходзіць тэма Расіі, рускага, народнага. Апісанні прыроды становяцца той жывой атмасферай, у якой жывуць героі твора:

Татьяна (русская душою,
Сама не знає почему)
С ее холодною красотою
Любила русскую зиму...

Але гэтую рускую зіму любіць і чытач, гэтыя малюнкі хвалююць і яго

душу. Яны не праста раскрываюць непаўторныя рысы прыроды і рускага жыцця, але адкрываюць чытчу радзіму, выхоўваюць любоў да яе, духоўна ўзбагачаюць, маральна ачышчаюць. Зіму любіць, безумоўна, і сам Пушкін. Для яго гэта пары года — сапраўдная чарапіца. Сваё захапленне ёю паэт шыра выказвае ў лірычных адступленнях:

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима...
Мелькает, въстеся первый снег;
Звездами падая на брэг.

Увогуле суб'ектыўны лірычны пачатак у “Яўгеніі Анегіне” займае выключна важнае месца, бо ў рамане ўвесе час адчуваеца прысутнасць паэта, нават нібы чуцен яго голас.

Вядома, што любімай герайней Пушкіна была Таццяна (“Я так люблю Татьяну милую мою”). Такая цеплыня адносін у значнай ступені тлумачыцца тым, што ёй былі блізкімі народнае жыццё, песні, гаданні і, безумоўна, руская прырода, якую Таццяна не толькі любіла, але і адчувала ўсёй сваёй паэтычнай душой. Яна была духоўна паяднана з прыродай, ёй цяжка нават хоць на нейкі час адарацца ад родных ёй краявідаў. З прыродай Таццяна гаворыць, як з жывой істотай, як з найлепшым сябрам:

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умильными очами
Их озирая, говорит:
“Простите, милые долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомы леса;
Прости, небесная краса,
Прости, всеслава природа...”

Вялікае месца ў Пушкіна займаюць лірычныя адступленні ацэначнага характару, дзе аўтар выказвае свае адносіны не толькі да герояў твора, але і да пэўных малюнкаў прыроды, да кожнай пары года. Самай любімай з іх была для Пушкіна восень: “Прощальная краса, очей очарованье...” Усяго чатыры слова, а колькі думак і пачуццяў увасоблена ў іх! Яны выклікаюць светлы сум, трапляткое захапленне прыродай і ў той жа час адчуванне — паэт убачыў восень менавіта так, як можа ўбачыць толькі той, хто надзелены незвычайнім талентам адчуць хараство прыроды і душой зліцца з ёю:

Уж небо осеню дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день.
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван

Тянулся к югу, приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Узвелічэнню вобраза восені садзейнічае запаволены рытм верша, паэт нібы не можа адараца вачэй ад гэтай прыгажосці. Ён заўважае ўсё і хоча, каб убачыў і чытач “в багрец и золото одетые леса”, как “мглой волністю покрыты небеса”. Пушкін адыходзіць ад дробязнага, мітуслівага, ён стварае малюнак, поўны і прыгажосці і дабрыні.

Змястоўнасць паэзіі Пушкіна, чысціня пачуццяў паэта, “дум высокое стремленье” — усё гэта вабіла Якуба Коласа. Яму хацелася пісаць менавіта так, як пісаў любімы ім Пушкін. Любоў да паэзіі вялікага рускага паэта ў Я. Коласа абудзілася з самага дзяцінства. Многія вершы і нават паэмы Пушкіна ён вывучыў на памяць.

Пад уплывам рускіх пісьменнікаў і паэтаў, у першую чаргу А. Пушкіна, у самога Кастуся з’явілася жаданне пісаць вершы. Першы яго верш “Вясна”, як сцвярджаюць многія даследчыкі, менавіта і быў вынікам такога ўплыву.

Пазней у артыкуле “Пушкін і наша культура” Якуб Колас пісаў: “Калі б не было Пушкіна з яго “Анегінім”, одай “Вольнасць”, “Пасланнем у Сібір”, “Капітанскай дачкой” і казкамі, — не было б, напэўна, і маіх паэм “Новая зямля” і “Рыбакова хата”, маёй лірыкі і прозы”.

“Яўгеній Анегін” А. Пушкіна і “Новая зямля” Я. Коласа з’явіліся ў свет у розны час. Паміж падзеямі, апісанымі Пушкіным і Коласам, пралягла цэлая гісторычная эпоха. Раман “Яўгеній Анегін” ствараўся ў пачатку XIX ст., “Новая зямля” — у пачатку XX ст. За час, які аддзяляе гэтыя творы, адбыліся кардынальныя змены ў грамадскім жыцці двух народаў — рускага і беларускага. Гэтыя змены аказалі вялікі ўплыв на харектар і падводзіны герояў, іх адносіны да жыцця, прыроды... И калі ўвага Пушкіна звернута ў асноўным на прадстаўнікоў дваранскага асяроддзя, то ў Я. Коласа ў цэнтры ўвагі звычайны селянін, светапогляд якога абумоўлены яго працоўнай дзейнасцю. И ўвогуле сам Я. Колас па свайму душэўнаму і психалагічнаму складу быў селянінам і на ўсё жыццё застаўся ім, нават тады, калі стаў сусветна вядомым пісьменнікам, акадэмікам. У самім літаратурным псеўданіме паэта шмат сэнсу і чалавечага цяпла. “Колас — гэта хлеб, гэта само жыццё”, — пісаў Р. Сабаленка. Сваім псеўданімам яшчэ на пачатку творчай дарогі малады паэт быўцам падкрэсліў, што ўсім жыццём і творчасцю заўсёды будзе цесна звязаны з роднай зямлёй, што стане неад’емнай часцінкай свайго народа. З яго жыцця, як з найглыбейшай крыніцы, будзе чэрпаць думкі і надзеі, матывы і фарбы.

Паэзія Я. Коласа сапраўды вырасла з народнага жыцця, родных краявідаў: беларускіх лясоў, бароў, сенажаццяў, хуткаплыннага Нёмана, найчысцейшых гаманлівых крыніц, ад кожнай былінкі, кветкі, ад спеваў птушак.

З усім гэтым паэт змалку зросся сэрцам сваім. З вялікім замілаваннем ён успамінае ў “Новай зямлі” тыя мясціны, дзе праішло яго дзяцінства.

Родны край перад паэтам паўстае ва ўсёй сваёй красе. Колас любуецца зялёным лугам, які “абрусам пышным і шырокім абанал Нёмна расцілаўся” ды “йшоў квяцістай раўніною з мурожнай славунаю травою і зязу на сонцы ў пералівах пяшчотных тонаў”.

На працягу ўсёй паэмы “Новая зямля” гучаць патрыятычныя матывы, пачынаючы з узнёслага прызнання ў любові да бацькаўшчыны (“Мой родны кут, як ты мне мілы!..”) і ў далейшым раскрыцці казачнай прыгажосці роднага краю. Глыбокім лірычным пачуццём прасякнута апісанне лесніковай пасады і Парэчча, дзе жывуць яго героі:

Парэчча — славная мясціна,
Куток прыгожы і вясёлы:
Як мора — лес, як неба — долы,
Зіхціць у квітках лугавіна...
А колькі ягад і парэчак!
Як пахніс мёдам поле грэчак,
Калі пачнуць яны цвісці!...

Безумоўна, малюнкі прыроды ў “Яўгеніі Анегіне” Пушкіна і ў “Новай зямлі” Я. Коласа сугучны сваёй паэтычнасцю, тонкасцю эстэтычнага ўспрыняцця прыроды двума геніяльнымі мастакамі слова. І ў аднаго, і ў другога моцна выяўлены суб’ектыўны пачатак, харектар якога ў многім розніцца. Суб’ектыўнае “я” Пушкіна, калі можна так сказаць, дваранскага паходжання, Колас жа, як ўжо адзначалася, сын зямлі сваёй, да таго ж, яго паэма “Новая зямля” напісана на аўтабіографічным матэрыяле.

Гэта, па сутнасці, паэма пра родны кут, праз які Колас паказвае ўсю Беларусь. Прырода ў гэтым творы — часцінка жыцця самога Я. Коласа, які змалку не толькі любіў зямлю сваю, але і працаваў на ёй, рос і выхоўваўся ў сялянскай сям'і, дасканала ведаў побыт беларускай вёскі. Многія дрэвы, лясы, урочышчы перайшлі ў яго паэму з жыцця, гэтаксама, як вобразы бацькі, дзядзькі, брата і сясцёр. Дарэчы, імёны іх, апрача толькі адной сястры, аўтар пакінуў без змен.

У Коласа сустракаем дакладныя геаграфічныя назвы мясцін роднага кута паэта. Ён рос каля тых дрэў, якія апаэтызаваў у сваім творы.

Мой родны кут, як ты міс мілы!
Забыць цябс не маю сілы.
Вось, як цяпер, перада мною
Ўстас куточак той прыгожы,
Крынічкі вузснъкас ложа
І слка ў пары з хвайнію
Стаяць, абняўшысь, над вадою...

Ужо ў гэтых радках перад намі паўстае Беларусь, і як добра адчуў у іх мелодыю роднага кута наш таленавіты кампазітар І. Лучанок.

Зазначым, што ў “Новай зямлі” значна больш малюнкаў і апісанняў прыроды. Шмат ў чым гэта тлумачыцца тым, што жыццё і побыт кола-саускіх герояў звязаны з прыродай самым непасрэдным чынам. Для герояў Пушкіна вёска — гэта толькі месца адпачынку ад мітуслівага гарадскога жыцця, толькі — прадмет любавання. Для герояў Коласа вёска, прырода — гэта само жыццё. Народ зямлі, дзецы прыроды — вось што такое гэроі-сяляне “Новай зямлі”. Адны адносіны да прыроды ў людзей старэйшага пакалення, зусім іншыя ў дзяцей. У выніку свет прыроды ў паэме Коласа — шматмерны, чароўны, ідэалізаваны, як і ў Пушкіна, але разам з тым загадковы, сумны, будзённы.

Услаўляючы селяніна-працаўніка, Я. Колас паэтывуе ў “Новай зямлі” ўсё, што так ці інакш звязана з яго жыццём. Свайго героя паэт бачыць у цесным яднанні з прыродай. У гэтым яднанні — найглыбейшая крыніца паэтычнасці твора Я. Коласа:

Ідуць касцы, звіняць іх косы,
Вітаюць іх буйныя росы,
А краскі ніжай гнуць галовы,
Пачуўшы косак звон сталёвы.
Касцы ідуць то грамадою,
То паасобку, то па пары;
Ідуць касцы, ідуць, як хмары,
І лъесцца смех іх разудалы.

Чытаеш такія радкі і адчуваеш, што Колас не проста пісаў, а быў сярод касцоў, якія клалі пракос за пракосам, удыхаў водар скошанай травы, зямлі, адчуваў на сваім твары, руках, як і касцы, цяпло беларускага сонца.

Услаўляючы працу, захапляючыся чалавекам у працы, паэт, як адзначае А. Лойка, “з чым толькі “высокім” не параўноўвае яе”. Жнейкі ўпадабняюцца ў яго да натхнёных лірніц, у якіх “па струнах-кальвах пальцы граюць”; малацьба ў яго “не малацьба, а бубнаў хоры! Бічы кладуцца так ритмічна, само гудзенне іх музычна”, а снапы на жніве “стаяць, бы лялечкі якія, глядзяць, як госці дарагі”.

У паэме “Новая зямля” гучыць гімн і родным дарогам:

Дарогі, вечныя дарогі!
Знаць, вам спрадвску самі богі,
Калі красёнцы жыцця ткалі,
І ваши слёзы вызначалі,
Няма канца вам і супыну;
Вы жывы кожную часіну...

Гэта дарогі яго роднага краю, дарогі беларускія. Пейзажны вобраз дарогі ў паэме “Новая зямля” наводзіць на глыбокі філософскі раздум, ён упłyвае на псіхіку і настрой душы. Дарога становіцца для многіх герояў Я. Коласа ўласабленнем духоўных шуканняў і выбару.

Пейзаж у паэме “Новая зямля” нацыянальна адметны, як і ўесь гэты твор. Кожны вобраз, радок, кожнае слова ў ім нацыянальна непаўторныя, бо жывапіс словам у Коласа тыпова беларускі, ён звязаны з народным све-таадчуваннем, светабачаннем. Вось як, напрыклад, ён апісвае восень:

На ніцях белай павуціны
Прывозяць восені павучкі.
Яс красёнцы, чаўначкі
У моры лесу мільганулі
І лісце ў багру апранулі;
І з кожнай лісцевай галоўкі
Глядзіць твар восені-сяброўкі.

У апісанні восені Колас знаходзіць новыя мастацкія дэталі, пераканаўча паказвае харктэрныя прыкметы беларускай восені: “Восень ткала ўжо красёнцы мяккай чырвані ў лістах; восень прала кужаль тонкі — павуціння белы лён...”.

Любімай парой года паэта была вясна. Ён любіў усё ранняе, у тым ліку і раніцу. Для паэта вясна і раніца — не проста стан прыроды, а маладосць года, маладосць дня, іх новае нараджэнне, якое несла радасць. Да вясны паэт звяртаецца, як да жывой істоты: “Ты нясі нам радасць, сілачку нясі!”

У паэме “Новая зямля” паказана ранняя беларуская вясна з яе першымі барознамі свежай узаранай зямлі, звонкім крыкам птушак, што вярнуліся здалёк у родныя мясціны.

Вобраз вясны ў Коласа, як і ў Пушкіна, з’яўляецца сімвалам адышоўшай маладосці і разам з тым абнаўлення. Светлы сум і душэўнае хваляванне лірычнага героя выражаютца ў “Новай зямлі” ў вершах, блізкіх па сваёй танальнасці да пушкінскіх:

Вясна, вясна! Не для мяне ты!
Не я, табою абагрэты,
Прыход твой радасны спаткаю, —
Цябес іавек, вясна, хаваю...
Не вернешся, як хвала тая,
Ка мяне, вясна ты маладая.

Параўнаем у Пушкіна:

Как грустно мне твоё явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!

Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет...

Такім чынам, у паэме “Новая зямля”, як і ў рамане “Яўгеній Анегін”, удала спалучаны эпічная шырыня раскрыцця народнага жыцця і моцны струмень лірызму, надзвычай разнастайны і багаты па формах праяўлення.

І А. Пушкін і Я. Колас стварылі яркія і непаўторныя вобразы прыроды. Іх творчасць была глыбока патрыятычнай, чалавечнай па сваёй сутнасці. Кожны з іх стварыў незабытны вобраз свайго роднага краю, сваёй Радзімы. У Коласа вобраз Радзімы, несумненна, больш разгорнуты, паглыблены. У Пушкіна ўвага сканцэнтравана ўсё ж такі на ўзаемадносінах дзеючых асоб, у Я. Коласа — на ўзаемадзеянні чалавека і прыроды. Калі “Яўгеній Анегін” — энцыклапедыя рускага жыцця, то “Новая зямля” — энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства, энцыклапедыя беларускай прыроды, любові да роднай зямлі. Пушкін і Колас, кожны па-свойму, выказаў нацыянальную сутнасць, дух свайго народа, ментальнасць рускага і беларуса. І сёння, калі народы ўсяго свету адзначаюць 200-годдзе з дня нараджэння А. С. Пушкіна, побач з гэтым імем прыгадваем імя Якуба Коласа. Творчасць аднаго і другога паэта сталі здабыткамі сусветнай літаратуры. Мы ганарымся Пушкінам — геніем рускай літаратуры, мы ганарымся Коласам — геніем нашай беларускай літаратуры, гэтымі двума мастакамі-волатамі славянскай культуры.

¹ Белая Г. А. Художественный мир современной прозы. М., 1983. С. 114.

² Раич С. Е. Рассуждения о дидактической поэзии // Вестник Европы. 1827. № 7. С. 250–251.

Зінаіда Драздова (Мінск)

ПАРТРЭТ ПЕРСАНАЖА І ПРАБЛЕМА ДУХОЎНАЙ ПРЫГАЖОСЦІ ЧАЛАВЕКА ЎТВОРЧАСЦІ АЛЯКСАНДРА ПУШКІНА І ЯКУБА КОЛАСА

Называючы сваіх літаратурных настаўнікаў, беларускі класік Якуб Колас заўсёды ставіў на першае месца А. Пушкіна, які быў асабліва блізкім яму па духу, па погляду на свет і людзей. Шмат “пушкінскага” можна заўважыць у самабытных вершах і паэмах Коласа, а таксама ў апавяданнях і трывогі “На ростанях”. Шмат агульнага ў рускага і беларускага класікаў і ў галіне партрэтнага майстэрства.

Пушкіна можна з поўным правам лічыць рэфарматарам партрэта літаратурнага персанажа. Вядомае меркаванне М. Гогаля пра пушкінскую маінеру пісьма: “Слоў няшмат, але яны такія дакладныя, што абазначаюць ўсё” — распаўсюджваеща і на створаныя Пушкінам цікавыя, прыцягальныя чалавечыя партрэты. Як сведчаць многія выказванні рускага класіка аднос-

<i>Яўген Гарадніцкі (Мінск)</i>	
Рода-жанравы універсалізм: ад Аляксандра Пушкіна да нашых дзён.....	92
<i>Ірина Скоропанова (Мінск)</i>	
Культурологема “тайная свобода” в интерпретации А. Битова: опыт чтения-письма	95
<i>Владимір Дудко (Баранавічы)</i>	
Общая теория искусства и наследие А. С. Пушкина	99
 Пушкін і Беларусь	
<i>Мікалай Грынчык (Мінск)</i>	
Вобраз сучаснасці ў ананімнай паэме “Тарас на Парнасе”	107
<i>Міхась Тычына (Мінск)</i>	
Місія паэта ў інтэрпрэтацыі Аляксандра Пушкіна: на фоне твораў Якуба Коласа	110
<i>Аляксей Майсейчык (Брест)</i>	
Творчасць А. С. Пушкина і развіццё класічных традыцый у беларускай літаратуры пачатку XX ст.....	114
<i>Дэмітрый Санюк (Мінск)</i>	
Янка Купала і Аляксандар Пушкін: проблема гармоніі	121
<i>Інеса Баўтрэль (Мінск)</i>	
“Прапор” Я. Купалы ў святле пушкінскай традыцыі	127
<i>Ала Жардзецкая (Мінск)</i>	
Мастацка-вобразнае выяўленне прыроды ў паэмах “Яўгеній Анегін” Аляксандра Пушкіна і “Новая зямля” Якуба Коласа	131
<i>Зінаіда Драздова (Мінск)</i>	
Партрэт персанажа і проблема духоўнай прыгажосці чалавека ў творчасці Аляксандра Пушкіна і Якуба Коласа	138
<i>Інна Азарова (Гомель)</i>	
Крым в путевых очерках А. Пушкина и М. Богдановича	146
<i>Мария Шелоник (Брест)</i>	
Пушкинское начало в лирике П. Бровки	151
<i>Анатоль Верабей (Мінск)</i>	
Уладзімір Караткевіч і Аляксандар Пушкін.....	153
<i>Іван Афанасьев (Гомель)</i>	
Александр Пушкин в творческой судьбе Алексея Адамовича.....	158
<i>Вольга Козіч (Мінск)</i>	
Традыцыі А. С. Пушкина ў сучаснай беларускай прозе	166
<i>Любоў Гарэлік (Мінск)</i>	
Лірыка А. С. Пушкина як крытэрый вымярэння эстэтычнага ўзору і духоўнасці сучаснай паэзіі.....	169